

НЯХАЙ ЖЫВЕ 1-е МАЯ— агляд рэвалюцыйных сіл міжнароднага пролетарыята!

Пролетарыі ўсіх краін, еднаццася!

1 МАЯ
1939 г.
№ 9 (83)

ЗА ЛЕНИНСКІЯ КАДРЫ

ОРГАН
бюро
партарганізацыі
прафкома,
дырэкцыі
Беларускага
дзяржаўнага
універсітэта

ПЕРШАЕ МАЯ

Першае мая — дзень міжнароднай са-
цызмацкай рабочага класа, дзень баявога
агляду рэвалюцыйных сіл для барацьбы з
капіталізмам.

Сёння міжнародны пролетарыят у пяці-
дзясятых раз будзе святкаваць сваю маў-
ўку.

Рабочыя капіталістычных краін, усё пе-
радавое чалавечтва згуртоўваецца ў гэты
дзень для пратэста супроць зверстваў фа-
шысцкіх канібалаў, супроць насілля і за-
хватаў фашысцкіх агрэсараў.

Пролетарыят усю свету будзе высту-
паць супроць вядучайся другой імперыя-
лістычнай вайны, супроць рыхтуючага
нападу на Савецкі Саюз. Гэта будзе гроз-
ным папярэджаннем такім «любіцелям
геаметрыі», як «трохкутнік Берлін—
Рым—Токіо».

Падлы ўдар у спіну не зламў гераічны
іспанскі народ. Іспанскі народ у рэволю-
цыйных баях скіне катаў і заваое неза-
лежнасць і свабоду.

Перамога будзе і на старане вялікага
кытайскага народа, які прагоніць японскіх
захватчыкаў з роднай зямлі.

З надзеяй і гарачай любоўю працоўныя
усю свету глядзяць на СССР. Перамога
соцыялізма ў Савецкім Саюзе натхняе іх
на барацьбу за шчасце чалавечтва.

Савецкі народ сустракае Першае мая
вельмі перамогамі.

У СССР дзіваданы ўсе эксплуатацый-
скія класы. Савецкі народ не ведае экс-
плаатацыі і прыгнёчання чалавека чалаве-
кам, не ведае крыжысаў і беспрацоўя, го-
ладу і галечы. Яны зніклі ў нашай краі-
не назаўсёды. «Зайздросцім унукам і пра-
брукам нашым, — нісаў Белінскі, —
якім суджана бачыць Расію ў 1940 го-
дзе — стаячую на чале адукаванага све-
ту, даючую законы і навуцы і мастац-
тву, і прымаючую пачыную дань ад уся-
го адукаванага чалавечтва».

Збылося прадбачанне «нейстовага Вік-
сарыона» раней, чым ён думаў. Пад кі-
раўніцтвам партыі, правядыра народаў
таварыша Сталіна савецкі народ пабудавуў
соцыялізм і цвёрдай хадою прыбліжаецца
к камунізму, узброіўшыся гістарычнымі
рашэннямі XVIII з'езда большэвіцкай пар-
тыі.

На заклік таварыша Сталіна дагнаць і
ў эканамічных адносінах найбольш разві-
тыя капіталістычныя краіны, савецкі на-
род адказаў магутным уздымам соцыялі-
стычнага сабарніцтва імені Трэцяй Ста-
лінскай Пяцігодкі.

Народы СССР сустракаюць першамай-
скае свята ў сазнанні сваёй магутнасці,
маральна-палітычнага адзінства, з гордым
усведамленнем свайго цудоўнага цяпераш-
няга і вялікага будучага. Яны прадеман-
струюць сваю гатоўнасць у любы момант
стаць на абарону соцыялістычнай радзі-
мы.

Шчаслівая моладзь нашай краіны весе-
ла і радасна святкуе Першае мая. Савец-
кае студэнцтва — адзін з многалікіх ат-
радаў нашай інтэлігенцыі — прадеман-
струе ў дзень пролетарскага свята свае
імкненні к вышнім навукам, сваю згурта-
ванасць, адданасць справе Маркса—Эн-
гелса—Леніна—Сталіна.

Пад чырвонымі сцягамі студэнты, наву-
ковыя работнікі нашага ўніверсітэта пра-
нясуць у дзень Першага мая сваю волю
стаць дастойнымі выхаванцамі маладога
пакалення савецкага народа, сваю адда-
насць і бязмежную любоў к дарагому та-
варышу Сталіну.

Няхай жыве Першае мая!
Няхай жыве мудры арганізатар баявых
маёвак пролетарыята, правальяр усёго
працоўнага чалавечтва вялікі Сталін!



**Няхай жыве комсамол—верны памочнік і магутны
рэзерв большэвіцкай партыі! Няхай жыве працоўная
моладзь нашай радзімы!**

Над страной весенний ветер веет, с каждым днем все радостнее жить!



Выдатница вучобы студэнтка IV курса хімфана тав. Зайдэль.

ДОБРЫ ТАВАРЫШ

Па хімфаку Сару Рубніч, студэнтку II курса, ведаюць як выдатніцу вучобы, прыкладнага комсорга, актыўную удзельніцу ўніверсітэцкага джаза.

Сара займаецца ў музыкалапай школе, прымае ўдзел у рабоце навукова-даследчага гуртка.

Яна чытае і добры таварыш. Калі хто-небудзь са студэнтаў II курса быў хворы, то яго абавязкова наведвала Сара і аказвала дапамогу.

Выдатніца вучобы Сара Рубніч з гонарам носіць высокае званне савецкай студэнткі

СЕВАСЦЬЯНАВА.

ВЫДАТНІК АБОРОННАЙ РАБОТЫ


Шчаслівае савецкае моладзь да канца адана сваёй радзіме, дарагому таварышу Сталіну. Памятаючы факт капіталістычнага акружэння, наша моладзь упорна авалодвае ваеннымі спецыяльнасцямі. Яна гатова у любую мінуту стаць па абарону свяшчэнных савецкіх граніц.

Студэнт II курса гістфака Міша Кандратаў мае тры абаронныя значкі і з пелухам авалодвае ваеннымі спецыяльнасцямі. Больш за ўсё ён любіць стралковую справу. Міша метка страляе з дробна-калібернай вінтоўкі і ручнога кулямёта. Цяпер ён паставіў задачу стаць снайперам баявой вінтоўкі і вывучыць станкавы кулямёт. Міша ўнорна працуе над ажыццяўленнем гэтай задачы і ён, безумоўна, яе выкалае.

Міша многа займаецца вучэбнымі прадметамі, чытае дадатковую літаратуру. З вялікім інтарэсам вывучае замежную мову.

— Хай паспрабуюць фашысцкія казюкі папасці на нашу краіну, — кажа Міша Кандратаў, — я пі адну кулю не выпущу дарэмна.

Л. СОНАЛ.



Адна з лепшых гімнастак універсітэта Люся Семёнава. Фото І. Шышко.

Менск, друкарня «Звядзі»

АЖЫЦЦЁЎЛЕНАЯ МАРА

Асталіся лічаныя дні, якія аддзяляюць студэнтку Марыю Пашкевіч ад педагога. Гэтыя дні праходзяць у напружанай працы і ў надрыхтоўцы да дзяржаўных экзаменаў. Апошні залік па асновах марксізма-ленінізма Марыя дала на «выдатна». Яна паспраўднаму авалодала тэорыяй большызма. Выдатніца вучобы Пашкевіч упарта змагаецца за дыплом першай ступені.

Калі-б каму-небудзь давялося чытаць падрабязную характарыстыку гэтай скромнай, заўсёды жыццерадаснай дзяўчыны, адразу-б кінулася ў вочы яе імклівая цяга да ведаў. У параграфі грамадскіх

нагрузак ясна адзначана: Марыя Пашкевіч—студэнтка геафака, была рэдактарам газеты, прафаргам і, нарэшце, лепшым агітатарам на выбарным участку. Яна смела і проста несла у масы вялікую большэвіцкую праўду.

У ліку лепшых выдатнікаў універсітэта яна ездзіла на экскурсію ў Чырвоную сталіцу — гор. Маскву. Гэта яна завявала плённай працай.

Днямі Марыю Пашкевіч прынялі кандыдатам у члены большэвіцкай партыі. Гэта была самая радасная і незабыўная падзея ў яе кінучым шчаслівым жыцці.

П. ЛЕВАНОВІЧ.



НА ЗДЫМКУ: студэнтка I курса геафана тав. Серафімава, заняўшая першае месца ў міжфакультэцкіх гімнастычных спаборніцтвах. Фото І. Шышко.

КІПУЧАЕ ЖЫЦЦЁ

Многія навуковыя работнікі нашага ўніверсітэта выраслі пад жыватворчымі праменьнямі геніяльных сталінскіх ідэй аб стварэнні савецкай пароднай інтэлігенцыі.

Малады навуковы работнік фізмата тав. Федараў нядаўна скончыў аспірантуру пры ЛДУ, паспяхова абараніў дысертацыю, атрымаўшы званне кандыдата фізіка-матэматычных навук.

Маючы вялікую педагогічную нагрузку, ён ні на мінуту не пакідае навуковай работы. Зараз тав. Федараў працуе над даследаваннем тонкіх металічных слаёў, атрыманых метадам катодных распыленняў. Тав. Федараў кіруе студэнцкім навукова-даследчым гуртком па тэарэтычнай фізіцы, актыўна ўдзельнічае ў выпуску навуковага бюлетэня. Ён чытае наказальныя лекцыі для настаўнікаў горада, а таксама для часцей Чырвонай Арміі.

Тав. Федараў ніколі не забывае аб абароне радзімы. Ён здаў нормы на значкі ІПХА і ГТА, праішоў курс аўтасправы.

Кожны дзень дацэнт Сагаловіч атрымоўвае пісьмы ад былых яго выхаванцаў — ляпераніх настаўнікаў. Яны расказваюць аб сваёй вучобе і рабоце. Малады настаўнік заўсёды знаходзіць у Грыгорыя Паўмавіча каштоўныя метадычпыя ўказанні.

Для настаўнікаў Менска і раёнаў Грыгорый Паўмавіч Сагаловіч прачытаў 40 навуковых дакладаў.

Ён заўсёды бадзёры і ніколі не ведае стомленасці. З вялікім інтарэсам Грыгорый Паўмавіч вывучае гісторыю партыі Лепіна — Сталіна.

Маючы за сабой паўсотні год, ён адчувае сябе яшчэ зусім маладым.

Толькі ў нашай сонечнай краіне інтэлігенцыя мае ўсе магчымасці для плённай працы на карысць свайго народа.

Ц. МЕДНІК.



Хор студэнтаў II курса гістфана. Фото Мазелева.

ШЧАСЛІВАЕ ЮНАЦТВА

З вялікай радасцю сустракае святы працоўных — Першага мая выдатніца III курса хімфака Оля Залатарэнка. Яна упорна авалодвае навукай, сістэматычна працуе над вучэбным матэрыялам і таму дасягнула высокіх поспехаў у вучобе.

Оля моцна любіць фізкультуру. Рэгулярна займаецца ў гімнастычнай секцыі, яна стала адной з лепшых гімнастак хімфака. Зараз яна наведвае аўташколу.

Заўсёды бадзёрая і жыццерадасная Оля Залатарэнка карыстаецца заслужанай наганай з боку студэнтаў.

Даручаную грамадскую работу выконвае добраасумленна і акуратна. Яна многа чытае мастацкай літаратуры, бесперапынна павышае свае веды.

— За сваё шчаслівае юнацтва, — кажа Оля Залатарэнка, — я вельмі ўдзячна дарагому і любімаму таварышу Сталіну.

БЛЯХ.

ЗАСЛУЖАНАЯ ПАВАГА

Біялагічны факультэт за апошнія годы значна вырас. Кафедры факультэта ўкамплектаваны высокакваліфікаванымі работнікамі—прафесарамі, дацэнтамі, асістэнтамі.

Адным з лепшых работнікаў факультэта з'яўляецца праф. Годнеў. Ён вядзе вялікую кіруючую работу на сваёй кафедры. Праф. Годнеў паставіў рад навуковых тэм на пытанню іравізацыі і аб прыродзе хларафіла, якія маюць яе практычнае, так і тэарэтычнае значэнне. Студэнты высока цняць праф. Годнева за вялікія веды, якія ён умее перадаваць у сваіх лекцыях.

Шырока і ўсебакова вядзе дысцыпліну па зоалогіі беспазванковых жывёл праф. Зенкевіч.

Адным са старэйшых работнікаў факультэта з'яўляецца дац. Зубковіч. У гэтым годзе тав. Зубковіч вядзе вялікі практыкум па параўнальнай анатоміі, і студэнтцы неаднаразова выказвалі сваё задавальненне ўзорнай і пікавай пастапоўкай практыкума. Зараз тав. Зубковіч заканчвае работу над доктарскай дысертацыяй, якую будзе абараняць у канцы бягучага навучнага года.

Вакол гэтых навуковых работнікаў растуць новыя кадры. У гэтым годзе званне дацэнта атрымаў тав. Калішэвіч, які многа працуе па сваёй спецыяльнасці і вялікую ўвагу аддае грамадскай рабоце.

Заслужанай павагай студэнтаў карыстаецца і асістэнт Вязовіч. Студэнты паважаюць тав. Вязовіча за веды і за ўменне іх перадаць. І тав. Калішэвіч і тав. Вязовіч у гэтым годзе канчаюць марксісцка-ленінскі ўніверсітэт. Вялікімі ведамі па сваіх спецыяльнасцях і вялікім педагогічным вопытам характарызуюцца асістэнткі т.т. Чэрамісава і Цэтэрман. Тав. Цэтэрман зараз рыхтуецца да сакалада на навуковай сесіі ўніверсітэта.

Калектыў работнікаў біяфака заняў першае месца па выкананню сваіх абавязкаў у гонар XVIII з'езда ВКП(б). Трэба спадзявацца, што гэты год астанецца за нашым калектывам і надалей.

Д. І. Г.

У БАРАЦЬБЕ ЗА ПЯРШЫНСТВА

Гімнасты чатырох факультэтаў настойліва рыхтаваліся к традыцыйным спаборніцтвам. Удзельнікі і іх кіраўнікі гарэлі жадааннем заваяваць першыства.

18 красавіка. Сонечная раіца. Маладая гімнастка Раўковіч Нюра сплшаецца ў актывую залу гатоўнага корпусу. Яна ўнершыню ўдзельнічае ў такіх спаборніцтвах.

— Слаўны дзень, — гаворыць Нюра, — і сонца спрыяе нам сёння. Пераможцамі, як відаць, будзем мы.

Не ведала Нюра, што перамога будзе належаць ёй.

Спаборніцтвы пачаліся ў 11 гадзін раніцы. Актывая зала зануінілася студэнтамі з усіх факультэтаў. Увагу глядача ўсё больш і больш прыцягвала адна група гімнастаў. Гэта група навічоў гімнастак з гістфака. Пасля кожнага практыкавання Раўковіч, Сверх, Паўлавай з залы раздаваліся дружныя апладысменты.

Вінікі спаборніцтва ўпаўне апраўдалі сімпатый глядача. Першае месца сярод жаночых груп заняла група гімнастак гістфака. Тав. Раўковіч заняла першае месца, т. Сверх — другое, т. Паўлава — трэцяе.

Добрыя вінікі паказалі тт. Сушо і Серафімава (геафак), заняўшы першае месца па трэціму разраду.

Паспяхова выканала практыкаванні група мужчын з гістфака, якая заняла першае месца на ўніверсітэту сярод гімнастаў IV разраду.

Першага мая ўільюцца ў калоны салішня, поўнакроўныя гімнасты БДУ, якія праграміруюць сваю гатоўнасць абараняць радзіму пераможшга сацыялізма.

АЖГІРЭІ.

НАША САМАДЗЕЙНАСЦЬ

Сярод студэнтаў нашага ўніверсітэта ёсць не мала добрых спевакоў, танцораў і музыкантаў, якія аб'яднаны ў самадзейныя гурткі. У гуртках самадзейнасці займаецца 152 студэнты.

Добра пастаўлена работа харавога гуртка, які налічвае 80 чалавек. У рэпертуары гуртка некалькі дзесяткаў жасавых і народных песень. Выступленні гуртка перад студэнтамі, у чырвонаармейскіх часіях і перад грамадскасцю горада праходзілі з поспехам.

З надзвычайнай актыўнасцю і стараннем удзельнічаюць у рабоце студэнткі Жыгальковіч, Біргер, Зябкава, Каліноўская, Басенцова, Баброўская, Куксёнак, выдатнікі вучобы — Куніпярова, Албель і Гольдман.

З 11 больш здольных спевакоў зараз створана група салістаў.

У добравым гуртку займаецца 17 студэнтаў, у балетным — 28.

Гэтыя тры гурткі аб'яднаны цяпер у студэнцкі ансамбль песні і пляскі.

У дзень Першага мая ансамбль выступіла з цікавай праграмай. Удзельнікі будучы неспяй славіць вялікага Сталіна, наша квітнеючае жыццё.

МІРОНАУ.

Адк. рэдактар І. М. ЛЕВІН.